

## ПЕРАДУМОВЫ ЎВЯДЗЕННЯ ў 1903 г. "ПАЛАЖЭННЯ АБ ЗЕМСКАЙ ГАСПАДАРЦЫ" ў ВІЦЕБСКАЙ, МІНСКАЙ і МАГЛЁУСКАЙ ГУБЕРНЯХ

С.А. Талмачова  
БДПУ (Мінск)

Земская реформа ў Расійскай імперыі праводзілася з 1864 г. Думка аб неабходнасці ўтварэння асобных органаў мясцовага гаспадарча-распараджальнага кіравання ўзнікла адначасова са складаннем палахэнні ў асноўні сялян ад прыгоннай залежнасці. З каstryчніка 1859 г. началася падрыхтоўка праекта аб пераутварэнні губернскага кіравання, а ў 1862 г. Палахэнне або земскіх установах было надрукавана для агульнага азнямлення. 1 студзеня 1864 г. Палахэнне набыло сілу закону. На працы 1865–1876 гг. земствы былі ўведзены ў 34 губерніяў еўрапейскай Расіі і ў вобласці Войска Данскага. Ва ўмовах пайстяння 1863–1864 гг. П.Д. Валуеў зрабіў запыт Віленскаму генерал-губернатару абы яго меркаваннях нааконец мітазгоднасці ўвядзення земстваў у Паўночна-Заходнім краі. М.М. Мураёў адзначыў, што, на яго думку, "агульны выбарны парадак, пакладзены ў падмурок земскай установы, пастаўі бы ўсе гаспадарчае кіраванне ў залежнасць ад варожага нам, большай часткай, дваранства, дробнай шляхты і гардзілка саслоўя польскага паходжання і рымска-каталіцкага веравызнання і гэтым падпрадкаўала б і сялянскае саслоўе іх ульту, якое палікі... выкарысталі для шкоды нашай" [1, л. 1]. Таму М.М. Мураёў лічыў немітазгодным у эты час праводзіць земскую реформу ў губерніях краю, з чым пагадзіўся і Дзяржаўны савет.

Такім чынам, на Паўночна-Заходніх губерніяў палахэнне або земствах не распайсоджвалася. Тлумачылася гэта тым, што хоць працы земстваў і былі амбажаваны, усё ж гэта быў дзяржаўны інстытут, які грунтаваўся на выбарным пачатку і ў некаторай ступені даваў магчымасць праявіцца грамадскай самастойнасці. Механізм выбараў у земскіх установах быў абломоўлены маемасным цэнзам і забяспечваў перавагу памеснага дваранства, што не адпавядала ўмовам заходніх губерніяў, дзе царскі ўрад пасля пайстяння 1863–1864 гг. праводзіў палітыку эканамічнага падрэзу "польскага" землеўладання [2].

12 красавіка 1889 г. міністр унутраных спраў падаў дзяржаўнаму сакратару запіску, у якой адзначалася: "У цяперашні час самыя значныя патрабы земскай гаспадаркі ў беларускіх губерніяў застаюцца амаль без усікага задавальнення: ... вельмі нязначнымі з'яўляючыся выдаткі на медыцынскую частку, зусім не адбываючыся выдаткі з земскіх збораў на ўтриманне народных вучылішчаў, акрамя царкоўна-парафіяльных школ і г.д." [3, л. 133]. Пры гэтым сялянства беларускіх губерніяў выдаткоўвала значныя гроши з мірскіх сум на тыя патрабы, што задавальняліся ў земскіх губерніях менавіта з земскіх збораў, напрыклад, на медыцынскае абслугоўванне насельніцтва, народную адукцыю і інш. Так, "у няземскіх губерніяў адзначалася выключная нераўнамернасць раскладкі як губернскага земскага збору, так і натуральных павіннасцяў", якія складалі "адзін з карэнных недахопаў" земскага гаспадарчага жыцця [1, л. 26–26 зв.]. У 1893–1894 гг. з сум мірскіх збораў на народную медыцыну і адукцыю выдаткоўвалася грошай у сярэднім у земскіх губерніяў амаль ў 2–2,5 разы менш, чым у заходніх. У прыватнасці, сяляні Паўночна-Заходніга краю ў 1893 г. на народную адукцыю выдаткоўвалі у сярэднім па 135,5 тыс. руб. на губернію, а ў земскіх губерніяў – па 74,8 тыс. руб., на медыцыну адпаведна – 24,3 тыс. руб. і 8,4 тыс. руб. [1, л. 26 зв.]. Гэтая акаличнасць тлумачыцца тым, што ў земскіх губерніяў выдаткі на адукцыю і медыцыну пакрываліся з земскіх сродкаў, а ў заходніх амаль усе прыпадлі на сродкі мірскія, якія выплачвалі выключна сяляніне, што негатыўна адбівалася на матэрыйальным становішчы самага сялянства.

Такое становішча выклікала шматразовыя і шматлікія выказванні або неабходнасці распайсоджання земской реформы на заходніх губерніяў. У 1895–1896 гг. гэта пытанне амбяркоўвалася на вышэйшым узроўні. Аднак Міністэрства народнай асветы выказалася

супраць прапаноў І.Л.Гарамыкіна аб увядзенні земскіх устаноў у заходніх губернях, мяркуючы, што "ўплыў польскага элементу" тут быў настолькі вялікі, што рускае праваслаўнае насельніцтва падвяргалася моцнаму "адмоўнаму ўплыву" [1, л. 30].

Была створана камісія для аблімеркавання мячымасці тэрытарыяльнага пашырэння земскіх устаноў на заходнія губерні. Міністр фінансаў С.Ю.Вітэ даказаў немагчымасць прыменення існаваўшага земскага заканадаўства на гэтых тэрыторыях і выступаў за карэннае пераўтварэнне мясцовага самакіравання ў цалым. Яно, на яго думку, узўляла сабою "нейкае стракатае наслепенне ў спарахнелым падмурку Палаажэння аб губернях імператрыцы Кацярыны II" [4, с. 3–4]. Па меркаваннях С.Ю.Вітэ, праект МУС прадугледжваў пазбавіць земствы ўсякай, нават прывілігій, самастойнасці, паставіўшы іх у поўнае падпрадкаванне ўрадавым органам. "Калі земствы, што існуюць, з'яўляюцца ў нас будынкам без даху і без падмурку, – сцвярджаў С.Ю.Вітэ, – то... можна казаць, што праектуемы на ўскрайках земствы будуть пазбаўлены нават і сцен, бо ні сваіх выкананых органаў, ні павятовых земскіх устаноў у іх не будзе" [4, с. 177–178].

Урад імкнуўся да прыцягнення насельніцтва Заходняга краю да працы на карысць цэнтральнай улады пры распаўсюджанні земскага заканадаўства на названыя тэрыторыі. І.Л.Гарамыкін прыводзіў шэраг аргументаў на карысць правядзення земскай раформы ў краі. Заходні край – калыска рускай народнасці, рускай дзяржайнасці, мовы, веры. 2. умацаванне рускага ўплыву ў краі і 3. прадстаўленне мячымасці рускім мясцовым земствам скласціся ў краі ўyzначаную свядомую грамадскую сілу" [4, с. 177–178].

С.Ю.Вітэ ў канцы 90-х гг. XIX ст. адзначаў, што ў заходніх губернях землеўладальнікі-католікі, у земскіх установах малі скласці пануючу большасць [4, с. 177–178]. Землеўладальнікі "польскага паходжання", па меркаванні МУС, надавалі "польскую" афарбоўку агульному харкатру мясцовой неслыхувай інтэлігенцыі. Адначасова рускі ў майстках пераважна не жылі і вялі гаспадарку прац упраўляючых. Частка з іх набыла нерухому маёмасць толькі дзяля перарапрадаку зямлі па частках. "Нараще, – працягваў С.Ю.Вітэ, – рускія землеўладальнікі, большасць з якіх валодае землемі не больш за 20–30 гадоў, узўляюць разрозненню масу, складзеную з самых разнастайных грамадскіх элементаў і пазбаўленую адзінства, умацаваную толькі старымі адносінамі і звязкамі смеснага жыцця. Між тым польскі памежчыці клас, які валодаў майсткамі здаўна, ... узўліе згуртаванае аднароднае асцяроддзе, некаторыя асобы якога звязаны паміж сабою даўнімі адносінамі роднасці, суседства, традыцый. Дзяячы з гэтаму, польскі памежчыці клас, хаці і меншы па колькасці чым рускі, але за выключэннем некаторых асобын паветаў пераўыходзіць яго на сіле і грамадскому значэнню" [4, с. 179]. Такое палажэнне вельмі непакоїцца царскі ўрад, які баяўся памікнення "польскага" насельніцтва да незалежнасці ад Расіі. Сам С.Ю.Вітэ вызначаў "мячымасць палітычнай агітацыі ў выпадку заклікання мясцовага насельніцтва да кіравання спраўамі мясцовага кіравання" [4, с. 179].

Новая эканамічныя і палітычныя аbstаваніі ў імперыі і ў свеце паказалі неабходнасць рэарганізацыі спраў ў вёсцы. Таму 21 студзеня 1902 г. урад абвясціў аб стварэнні Асобай нарады аб патрэбах сельскагаспадарчай прамысловасці [5]. Гэта выклікала вялікі грамадскі рэзананс. Ствараліся мясцовыя нарады, якія адказвалі на пытанні праграмы, распрацаўванай урадам, выказвалі свае думкі і меркаванні па многіх праблемах, выносілі пропановы. У прыватнасці, Магілёўскі губернскі камітэт сцвярджаў: "Зміненне існуючага парадку загадваннем земскай гаспадаркай признаенца настолькі неабходным, што, на думку камітэта, усе мерапрыемствы ... могуць быць праведзены ўжыццё толькі пры ўмове ўздзенення ў Магілёўскай губерні земскай раформы" [6]. Больш того, Чавускі павятовы камітэт Магілёўскай губ. і Палацкі камітэт Віцебскай губ. адзначалі неабходнасць правядзення земскай раформы ў поўным аўтаматы і стварэння "усесаслоўнай дробнай земскай адзінкі", меншай за павет. Камітэты Мінскай губ. бачылі ў земстве "арганізацыю мясцовых грамадскіх сіл" і таксама выказваліся за земскую рафформу [6, с. 141; 7].

Усе высновы, да якіх прыходзілі члены мясцовых камітэтаў, былі абагульнены і прааналізаваны. Урад не мог ігнораваць такое аднадушнае памікненне. 2 красавіка 1903 г. Мікалай II падпісаў Палаажэнне аб кіраванні земскай гаспадаркай у губернях Віленскай, Віцебскай, Валынскай, Гродзенскай, Кіеўскай, Коўенскай, Мінскай, Магілёўскай і Падольскай [8]. Аднак з 1903 г. яно дзеяліцца толькі ў Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губернях, а ў Віленскай і Гродзенскай пакідалася ранейшася ўладкаванне.

У адпаведнасці з Палаажэннем аб кіраванні земскай гаспадаркай пад кантролем міністра унутраных спраў ствараліся губернскія і павятовыя управы па спраўах земскай гаспадаркі. Кампетэнцыя гэтых органаў была такая ж, што і ў земстваў земскіх губерняў: земскія павіннасці,

утрыманне шляхоў зносін, пошты, тэлеграфных і тэлефонных ліній, лячебных і вучэбных устаноў, страхаванне маёмаці і г.д. [8].

Істотнае адрозненне ўстаноў па справах земскай гаспадаркі заключалася ў тым, што тут замест выбарнага губернскага і павятовага земскага сходаў і адпаведных упраў губернскія і павятовыя камітэты (распарацьныя органы) і земскія управы (выканаўчыя органы) ствараліся на падставе прызначэння іх асабовага складу.

Пастановы губернскага камітэта спачатку ішлі на зацвярджэнне губернатару, а затым – міністру ўнутраных спраў. Губернтар мог прыпыніць выкананне пастановы камітэта, і справа ў такім выпадку вырашалася міністрам унутраных спраў. Міністр унутраных спраў сачыў за дзеяннямі губернскіх устаноў, кантролюючи журналы губернскіх камітэтаў па справах земскай гаспадаркі, дзе фіксаваліся пастановы пасяджэння і асабістыя меркаванні іх членоў. Граф Г.І.Дорэр назваў паларажэнне 1903 г. “тыповым узорам бюрократычнай установы, зборам чыноўнікаў, апранутых у адзенне земца” [9].

Такіх чынам, установы па справах земскай гаспадаркі былі пазбуйлены самастойнасці ў задавальненні нават мясцовых гаспадарчых патраб і пастаўлены пад шчыльны кантроль адміністрацыі губерні і Міністэрства ўнутраных спраў.

#### Літаратура

1. Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў у г.Санкт-Пецярбург (далей – РДГА). – Фонд 1149. – Воп. 13, 1901 г. – Спр. 183.
2. Забаўскі М.М. Расійская дзяржаўная дума ў палітычным жыцці Беларусі (1906–1907 гг.) . – Мінск: БДПУ, 1993. – С. 16–17.
3. РДГА. – Фонд 1149. – Воп. 13, 1900 г. – Спр. 82. – Л. 133.
4. Витте, С.Ю. Самодержавие и земство. Записка бывшего министра финансов статс-секретаря гр. С.Ю.Витте. Предисл. Череванина. – СПб.: Тип-я В.Безобразов и К, 1908. – VII, 211; [1] с.
5. Правительственный вестник. – 1902. – № 20. – 24 января.
6. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. – Т. XXII. Могилёўская губерния. – СПб.: Государственная типография, 1903. – С. XVIII, XX.
7. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. – Вып. V. Вітебская губерния. – СПб.: Типография В.Киршбаума, 1903.– С. 397; Т. XXI. Минская губерния. – СПб.: Типография И.Гольдберга, 1903. – С. 203–204.
8. Высочайше утвержденное 2 апреля 1903 г. Положение об управлении земским хозяйством в губерниях Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской // ПСЗРИ. – Собр. З-е. – Т. 23. – Отд. 1. – № 22757.
9. Журналы заседаний Комиссии при Виленском Генерал-губернаторе 1905 года О введении земства в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях – СПб.: Тип-я А.Смолинского, 1913. – С. 14.